

План мерапрыемстваў ДУК “Іўеўская раённая бібліятэка” да Года гістарычнай памяці

- Кніжна-ілюстрацыйная выстава “Адзіная Беларусь – моцная краіна”
на працягу года Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I
- Кніжная экспазіцыя “Мой край і песня, і паданне...”
на працягу года Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная
- Тэматычная выстава “Квітней, Рэспубліка мая”
на працягу года Бібліятэка-філіял г.п.Юрацішкі
- Кніжная панарама “Пад блакітным небам Беларусі”
на працягу года Бібліятэка-філіял аг.Морына
- Фота-вернісаж “Тут мінуўшчына з сучаснасцю зышліся”
на працягу года Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі
- Сустрэча з воінам-інтэрнацыяналістам “Нам не забыць тебя, Афганістан!”
(Да Дня памяці воінаў-інтэрнацыяналістаў Беларусі)
1 квартал Бібліятэка-філіял аг.Геранены
- Кніжная выстава “15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь”
(Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь)
1 квартал Бібліятэка-філіял аг.Геранены
- Інфарм-дайджэст “Беларусь вчера, сёння, заўтра”
(Да Дня Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь)
1 квартал Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі
- Гадзіна гісторыі “Радзіма ў нас нібы матуля родная”
1 квартал Бібліятэка-філіял аг.Трабы
- Кніжная экспазіцыя “Путь через века”
1 квартал Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі
- Гадзіна інфармацыі “Давайце ганарыцца, што мы беларусы”
1 квартал Бібліятэка-філіял аг.Дайліды
- Экскурс-вандроўка “Адзіная Беларусь – моцная краіна”
1 квартал Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі
- Час фальклору “Традыцыі нашых продкаў”: пасяджэнне аматарскага
аб’яднання “Каласы”
1 квартал Бібліятэка-філіял аг.Морына

- Фальклорнае свята “Масленица разгульная”
1 квартал Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I
- Міні-музей “Путешествие в страну народного творчества”
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Геранены
- Кніжная выстава “З малой Радзімы маёй пачынаецца Беларусь”
на працягу года Бібліятэка-філіял аг.Геранены
- Слайд-прэзентацыя “Па ваколіцах свайго аграгарадка”
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I
- Экскурс па памятных мясцінах “Беларусь у маім сэрцы”: пасяджэнне
аматарскага аб’яднання “Мои года- моё богатство”
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі
- Гадзіна інфармацыі “Дзень Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі
Беларусь” (да Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі
- Гутарка “Беларусь мая, родны край” (да Дня Дзяржаўнага герба і Дзяржаўнага
сцяга Рэспублікі Беларусь)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Трабы
- Занятак-падарожжа “Галоўныя сімвалы маёй дзяржавы” (да Дня Дзяржаўнага
герба і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Трабы
- Гістарычнае дасье “З гісторыі беларускіх сімвалаў” (да Дня Дзяржаўнага герба і
Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг. Лаздуны I
- Выстаўка-экскурс “Сімвалы радзімы маёй” (да Дня Дзяржаўнага герба і
Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі
- Гутарка “Галоўныя сімвалы маёй краіны” (да Дня Дзяржаўнага герба і
Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь)
2 квартал Іўеўская раённая бібліятэка
- Урок памяці “Маленькие герои большой войны” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Геранены

- Чытацкая хвілінка “Пераможны май: жывём і помнім” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Дайліды
- Гадзіна шчырай размовы “Ты хочеш мира- помни о войне” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі
- Гадзіна памяці “Память пылающих лет” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі
- Кніжная выстава-напамін “Ад пачатку вайны да парада Перамогі” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Трабы
- Выстава і прагляд літаратуры “Помним тех, кто нам жизнь сохранил” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі
- Урок патрыятызму “Нам завешчаны памяць і слава” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Морына
- Гадзіна развагі “Чытаем, ведаем, помнім” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная
- Віртуальная экскурсія “По памятным местам” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I
- Гістарычны экскурс “Нашы землякі на франтах Вялікай Айчыннай вайны” (да Дня Перамогі)
2 квартал Іўеўская раённая бібліятэка
- Літаратурна-музычная кампазіцыя “Светлеет грусть, когда цветут сады”: пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Іўеўчанка” (да Дня Перамогі)
2 квартал Іўеўская раённая бібліятэка
- Экскурс у мінулае “Рукапісныя сведчанні вайны. Лісты з фронту”: пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Каласы” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Морына
- Урок мужнасці “Слава табе, пераможца – Салдат!” (да Дня Перамогі)
2 квартал Бібліятэка-філіял г.п.Юрацішкі
- Віртуальнае падарожжа “Сучасная Беларусь – якая яна?” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)
2 квартал Бібліятэка-філіял аг.Геранены

Літаратурная візітоўка “Зямля, адкуль мы родам” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)

2 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі

Квэст-круіз “Край сінявокі, дзе жывуць беларусы” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Дайліды

Урок прававых ведаў “Я – грамадзянін Рэспублікі Беларусь” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Трабы

Ретро-путешествие “Па гістарычным мясцінам Іўеўшчыны” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі

Віртуальнае падарожжа “Помнікі Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Морына

Патрыятычная гадзіна “Вечна жыві і квітней, Беларусь!” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная

Выстава-прагляд “Беларусь – імя нашай Радзімы” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I

Паэтычная хвіліна “Роднай краіне прысвячаецца...” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь)

3 квартал

Іўеўская раённая бібліятэка

Гадзіна гісторыі беларускай кнігі “Да вытокаў кніжнасці” (да Дня беларускага пісьменства)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Геранены

Гістарычная гульня “Вандроўка па родным краі” (да Дня беларускага пісьменства)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі

Гадзіна паведамлення “Іх імёны ў гісторыі мовы” (да Дня беларускага пісьменства)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная

Гістарычная гадзіна “Славуцья асветнікі зямлі беларускай” (да Дня беларускага пісьменства)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная

Літаратурная вандроўка “Жыве ў вяках беларускае слова...” (да Дня беларускага пісьменства)

3 квартал

Іўеўская раённая бібліятэка

Выстава-панарама “Горжусь своей страной”

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі

Фотавыстава “Краявіды роднага краю”

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I

Інтэлектуальны турнір “Мая Беларусь”

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны I

Урок сяброўства “У адзінстве наша сіла” (да Дня народнага адзінства)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Геранены

Інфарміна “Адзінства ў імя Беларусі”

(да Дня народнага адзінства)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Дайліды

Кніжна-ілюстрацыйная выстава “Беларусь – страна единства”

(Да Дня народнага адзінства)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Суботнікі

Кніжна-ілюстрацыйная выстава “Наша Радзіма – Беларусь”

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Трабы

Выстава “Мы-Беларусы” (да Дня народнага адзінства)

3 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная

Вечарына памяці знікшых вёсак “Святая, як хлеб...”

3 квартал

Іўеўская раённая бібліятэка

Гульня-падарожжа “Мая Радзіма - Беларусь”

3 квартал

Бібліятэка-філіял г.п.Юрацішкі

Гісторыка-культуралагічны экскурс “Беларусь містычная”

4 квартал

Іўеўская раённая бібліятэка

Экскурс “Тропинками родного края”

4 квартал

Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі

Краязнаўчае падарожжа “Храмов святы благовест”
4 квартал Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі

Этнаграфічны экскурс “Па знакамітых куточках маёй Радзімы”
4 квартал Бібліятэка-філіял аг.Ліпнішкі

Гістарычны ўрок “Жыццё і побыт беларусаў”: пасяджэнне аматарскага аб’яднання “Каласы”
4 квартал Бібліятэка-філіял аг.Морына

Кніжная выстава “Кастрычніцкая рэвалюцыя ў мастацкай літаратуры” (да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі)
4 квартал Бібліятэка-філіял аг.Морына

Выстава “Калейдаскоп гісторыі” (да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі)
4 квартал Бібліятэка-філіял аг.Цэнтральная

Арт-выстава “Дарогамі рэвалюцыі. Образ рэвалюцыі в живописи” (да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі)
4 квартал Бібліятэка-філіял аг.Лаздуны 1

Кніжная выстаўка “Событие, изменившее ход истории” (да Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі)
4 квартал Іўеўская раённая бібліятэка

